



Весці БДПУ

Навукова-метадычны часопіс
Выдаецца з чэрвеня 1994 г.

№ 3(61) 2009

СЕРЫЯ 1.
Педагогіка. Псіхологія.
Філалогія

Змест

Галоўны рэдактар:
П.Дз. Кухарчык

Рэдакцыйная калегія:

А.І. Андарала
(нам. галоўнага
рэдактара)

Н.Г. Алоўнікова

С.Я. Гайдукевіч

К.У. Гаўрылавец

А.А. Гіруцкі

Я.Л. Каламінскі

Л.А. Кандыбовіч

В.А. Капранава

П.А. Міхайлаў

В.Дз. Старычонак

Г.В. Торхава

Л.Н. Ціханаў

І.І. Цыркун

Педагогіка

Кухарчик П.Д., Цыркун И.И., Андарало А.И. Повышение
качества исследований – одна из приоритетных задач
педагогической науки 3

Горудко Т.В. Психолого-педагогический аспект изучения
выразительности связной речи старших дошкольников с общим
недоразвитием речи 6

Григор'еева О.Н. Диагностика музыкально-эстетического вкуса
младших школьников 10

Кузьмініч М.Л. Удакладненне асноўных паняццяў педагогікі
музычнай адукацыі 14

Бобрович О.Д. Диагностика готовности специалистов до-
школьного образования к управлению обучением дошкольников 19

Шеститко И.В. Методологические основы организации
рефлексивной деятельности слушателей ИПК и ПК БГПУ 24

Псіхологія

Лобанов А.П., Радчикова Н.П. Механизмы категоризации и
эффективность формирования ментальных презентаций 28

Тицкій А.Г. Динамика когнитивного стиля «кригидный / гибкий
познавательный контроль» у курсантов военного вуза 32

Воронина Н.В. Содержание механизма самоконтроля
иноязычной речемыслительной деятельности 36

Овсяник Н.В. Влияние перекрестной латералиты на
формирование индивидуальных различий у детей 40

Філалогія

Мовазнаўства 45

Урбан В.В. Асабовыя ацэначныя субстантывы з фармантамі
-уг-а(-юг-а), -ук-а(-юк-а), -ух-а(-юх-а) у беларускай дыялектнай
мове 45

Радзіваноўская Н.А. Айконімы, судносныя з найменнямі
лясных і садовых масіваў 49

Мацюшэнка М.В. Неалагізмы ў лексіцы спорту беларускай мовы
(на матэрыяле беларускай публіцыстыкі XXI ст.) 52

Адресац рэдакцыі:
220007, Мінск,
вул. Магілёўская, 37,
пакой 124,
тэл. 219-78-12
e-mail: vesti@bspu.unibel.by

Пасведчанне № 2287
ад 08.02.05 г.
Міністэрства інфармацыі
Рэспублікі Беларусь

Падпісана ў друк 25.09.09.
Фармат 60×84 1/8.
Папера афсетная.
Гарнітура Арыял.
Друк афсетны.
Ум. друк. арк. 12,09.
Ул.-выд. арк. 12,97.
Тыраж 100 экз.
Заказ 390.

Выдаец
і паліграфічнае выкананне:
Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны
педагагічны ўніверсітэт
імя Максіма Танка».
Ліцэнзія № 02330/0494368
ад 16.03.09.
Ліцэнзія № 02330/0494171
ад 03.04.09.
220050, Мінск, Савецкая, 18.

**Якасць ілюстрацый адпавядает
якасці прадстаўленых
у рэдакцыю арыгіналаў**

Адказны сакратар
В.П. Андрэевіч

Рэдактар
В.П. Андрэевіч

Тэхнічнае рэдагаванне
А.А. Пакалы

Камп'ютэрная вёрстка
А.А. Пакалы

© Весці БДПУ. Серыя 1.
2009. № 3.

Шавель В.М. Да праблемы стварэння слоўніка актыўнага тыпу ..	56
Юань Юй. Выражение обращений к незнакомому собеседнику в русском и китайском языках	60
Надумович Л.М. Лексемы со сложной основой в истории русского и белорусского языков (на материале слов с праславянским *bog-)	63
Лазарева О.Ю. Адресатный тип в системе современных русских прагматонимов	67
Котенко Е.В. Формы вербальной агрессии в юридическом дискурсе	71
Літаратуразнаўства	75
Хомякова О.Р. Концепт цели и конфликт в художественном мире Пушкина	75
Воробьева Т.А. Споры о новелле: жанр и действительность	79
Паньков Е.А. Мотив маски в романе В. Берента «Озимь».....	83
Лозка А.Ю. Архетыпы язычніцтва ў беларускім фальклоры	87
Бабчанок М.А. Вызначальныя асаблівасці аказіянальных абрадаў	90
Корсак В.У. Рэальнае і міфічнае ў суб'ектах – кампанентах апатрапейчных тэкстаў	94
Рэфераты	98

Рэфераты

Яна ехала шасцьма канямі,
Шасцьма канямі ўсё буланымі,
Карэтамі маляванымі,
Каточкамі ўсё кованымі.
Святы Юрый за павознічка,
Святая Мікола за лагоднічка,
А святы Ілля вядзець каня...

Не толькі святыя памочнікі выступаюць у ролі звычайных сялян, а і сама Спажа дапамагае пры родах «пані Дар’і» і нават становіца кумою, радзіць, як спавіваць дзіцятка, рыхтуючы яго да царквы: «Сабіраліся паны дзяякі, // паны дзяякі, чарнакніжнікі. // Як сталі яны чытаць-пісаць, // Чытаць-пісаць, думаць-гадаць, // Што дзіцяці за імя даци...» (№ 95).

У нас не выклікае сумнення, што валачобныя песні, і ў прыватнасці цыкл паэтычнага календара, уяўляюць фенаменальну з’яву не толькі як адзінкавы і своеасаблівы факт у славянскім, еўрапейскім свеце, а і як багатая інфарматыўная крыніца, у якой дзіўна закансервавалася гісторыя руйнавання язычніцкіх культав і будаўніцтва хрысціянскіх святыняў, фарміравання царкоўнага і народнага кален-

дароў. Сляды язычніцкіх святыняў засталіся ў беларускіх легендах, каляндарна-абрадавай паэзіі (асабліва купальскіх і валачобных песнях).

ЛІТАРАТУРА

1. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. Кн. 1 / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск: БелЭн, 2001. – Т. 6.
2. Купальская і пя traўскія песні / уклад А.С. Ліса, С.Т. Асташевіч. – Мінск: Навука і тэхніка, 1985. (Далей будзе падавацца старонка ці № твора з названай крыніцы).
3. Рыбаков, Б.А. Язычество Древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М.: Наука, 1988.
4. Легенды і паданні / склад. М.Я. Грыйблет, А.І. Гурскі. – Мінск: Навука і тэхніка, 1983.
5. Валачобныя песні / уклад. Г.А. Барташевіч, Л.М. Салавей. – Мінск: Навука і тэхніка, 1980. (Далей будзе падавацца старонка ці № твора з названай крыніцы).

SUMMARY

For the first time in folklore studies traces of pre-Christian sacred objects are under examination. By example of calendar songs and legends the process of the pagan cults destruction and the new belief establishment is shown.

УДК 392.1(476)

М.А. Бабчанок, выкладчык кафедры этналогіі і фалькларыстыкі БДПУ

ВЫЗНАЧАЛЬНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ АКАЗІЯНАЛЬНЫХ АБРАДАЎ

У традыцыйным грамадстве не існавала размежавання паміж разнастайнымі відамі абраднасці. Каляндарныя, сямейныя і аказіянальныя абрады не былі аддзелены ад паўсядзённага жыцця селяніна, яны і вызначалі яго жыццё. Аднак кожны тып мае свае адметныя асаблівасці, якія абумоўлівалі іх выкананне ў той ці іншы момант.

Беларуская аказіянальная абраднасць харктарызуецца наступнымі спецыфічнымі прыкметамі:

1. Наяўнасць пэўнай крызіснай ці крытычнай сітуацыі.

Крызіс у жыцці чалавека прымушаў яго шукаць сродкі для змянення сітуацыі, для наладжвання звыклага ладу жыцця. Пры гэтым сітуацыя, якая выклікала правядзенне аказіянальных абрадаў, часцей не мела звычайнага практичнага вырашэння і таму патрабавала звязтання да незвычайных магічных сродкаў. Аказіянальныя абрады праводзіліся з нагоды папярэджання або спынення крызісу і яго вынікаў у прыродзе, у грамадстве, у сітуацыях, звязаных са здароўем чалавека або жывёлы.

2. Вера ў абавязковую дзейнасць правядзення абраду.

У выпадках, калі правядзенне абраду не давала тых вынікаў, якія чакаліся, гэта азначала пэўнае парушэнне спосабу выканання абраду або некампетэнтнасць каго-небудзь з удзельнікаў. Напрыклад, у Гродзенскай губерні абраад баранавання пры эпідэміях быў звязаны з павер’ем пра неабходнасць выканання кожнага моманту абраду менавіта блізнятамі, «калі што-небудзь, нават маленькая палачка, якая адносіцца да сахі, будзе завострана не блізнюком, усю справу тады трэба лічыць загінуўшай» [1, с. 149]. Людзі верылі ў тое, што правядзенне абраду абавязкова павінна забяспечыць наладжванне неабходных жыццёвых рытмаў, змяненне сітуацыі ў станоўчы бок.

3. Магічны харктар аказіянальнага абрадавага дзеяння, наяўнасць магчымасці ўздзейнення на сітуацыю, якая патрабуе змянення.

Магія – уяўленне пра тое, што чалавек сваімі дзеяннямі, словамі можа ўздзейнічаць на навакольны свет і змяніць яго. Вялікае значэнне пры гэтым мае шанаванне культавіт: культ сонца, культ продкаў і іншыя. У міфалогії

існуе палажэнне пра тое, што свет у працэсе сваёй жыццядзейнасці прыходзіць у заняпад, і таму патрабуецца яго паставянае аднаўленне. Дзеля гэтага чалавек выкарыстоўваў рытуал, сімвалічны дзеянні, якія суправаджалі любую яго дзеяннасць. Па сваёй структуры рытуал з'яўляецца падобным да ўяўлемага моманту стварэння свету: знішчэнне старога і з'яўленне новага. Гэтыя асаблівасці ўвасабляюцца ў якаснай харктарыстыцы абрадавых элементаў. Абрад з'яўляецца асаблівай цырымоніяй, спосабам актуалізацыі і аб'яднання рытуальных дзеянняў, сродкам увасаблення магічных уяўленняў чалавека. Правядзенне аказіянальных абрадаў звязана са звышнатуральным умяшаннем магічных сіл для вырашэння крытычнай сітуацыі ў жыцці чалавека. Яго немагчымасць вырашыць сітуацыю звычайнімі спосабамі, а таксама вера ў незвычайнія здольнасці некаторых людзей, жывёл, прыродных сіл і страх перад гэтым садзейнічалі стварэнню і выкарыстанню аказіянальных рытуалаў і тэкстай.

4. Мэтанакіраванасць рытуальных дзеянняў – зберагальная, ачышчальная функцыі абрадаў.

Як адзначана вышэй, асноўнай мэтай правядзення аказіянальнага абраду было наладжванне звыклага ходу жыцця. Пры гэтым аказіянальная абраднасць выконвала і іншыя задачы: магічныя дзеянні і тэксты мелі таксама зберагальныя і ачышчальныя функцыі, выкарыстанне абрадавых атрыбутаў пры дапамозе нададзеных ім незвычайніх якасцей былі накіраваны на абарону чалавека і яго жылля ад небяспечных прыродных з'яў і крызісных бытавых сітуацый. Напрыклад, «ахавальнымі сродкамі супраць перуну лічылі бярозавыя галінкі з палявых алтароў, паставленыя на свята Божага Цела...» [2, с. 72], а таксама «сярод розных засцерагальных сродкаў у час навальніцы чарнабыльнік трэба лічыць адным з надзейных. Таму ў кожным доме чарнабыльнік трymаюць на печы цэлы год, каб падпальваць яго ў хаце ў навальніцу» [3, с. 213–214].

Зберагальная функцыя аказіянальнай абраднасці выяўляецца ў тым, што абрады былі накіраваныя на абарону чалавека, яго жылля і гаспадаркі ад крызісу, які парушыў рытм жыцця чалавека. Гэта вызначалася ў спецыяльных абрадавых дзеяннях і тэкстах, якія былі прызваныя «выправіць» сітуацыю. Акрамя таго, узнікненне крызісу ва ўяўленнях людзей было звязана з пранікненнем у свет людзей нячыстай сілы, што магло быць вельмі небяспечным для чалавека. Тому існавала шмат забарон і спецыяльных дзеянняў,

накіраваных на забеспячэнне наладжвання трывалых межаў паміж светам «свайм» (светам людзей) і «чужым» («іншым»). Прыкладам могуць быць дзеянні, накіраваныя супраць навальніцы: «Як грыміць, няможна адкрываць рот, бо чорт можа туды схавацца, ...наможна садзіцца на камень або стаяць каля яго, бо гром мажэ забіць» [4, с. 8].

Вельмі шырока ў аказіянальных абрадах выкарыстоўваюцца рытуальныя рэчы, якія па сваіх магічных уласцівасцях накіраваныя на абарону ад разнастайных прыродных і бытавых крызісаў. Гэта чартапалох, купальская зелле, косці ад асвячонага мяса, палка, якой забіты вуж і г. д. З прыходам хрысціянства гэту ролю пачынаюць выконваць царкоўныя атрыбуты і сімвалы: абразы, крыж, асвечаная вярба, свечкі і г. д. Паколькі чалавек у большасці выпадкаў не мог прадказаць наступленне крызісной сітуацыі, то падрыхтоўка да правядзення аказіянальных абрадаў вялася загадзя: збіраліся зёлкі, захоўваліся спецыяльныя рытуальныя рэчы. Такімі абрадавымі атрыбутамі былі, напрыклад, косці ад мяса, асвячонага на Вялікдзень, якія «збираюцца з усёй стараннасцю: частку іх закопваюць у зямлю, на палях сваіх, з упэўненасцю, што яны зацерагуць засяяны хлеб ад граду, другую – захоўваюць у сябе, каб адводзіць буру» [5, с. 82].

Функцыя ачышчэння ў аказіянальной абраднасці была звязана з тым, што ў прадстаўленнях чалавека пры правядзеніі абрадавых дзеянняў рытуальная чысціня выканаўцаў, а таксама незвычайнія магічныя ўласцівасці атрыбуатаў і тэкстай садзейнічалі ачышчэнню жыццёвай прасторы чалавека. Дзеля ачышчэння (пазней – дзеля асвячэння) у аказіянальных абрадах шырока выкарыстоўвалася вада, напрыклад, у рытуалах ablіvannia вадой пры выкліканні дажджу. Асновай такіх абрадаў з'яўляецца «спалучэнне рэальных ачышчальных уласцівасцей вады і яе небяспечных якасцей са з'явамі ірацыянальнага харктару» [6, с. 138]. Падобныя ўласцівасці надаваліся агню, які таксама лічыўся звышнатуральнай стыхіяй, здольнай знішчыць усялякае зло, абараніць ад нячыстай сілы. Магічныя абрады ачышчэння з выкарыстаннем агню выконваліся пры хваробах і эпідэміях, а таксама пры навальніцы. «У час набліжэння хмары кідаюць косці ў агонь, сцвярджаюць, што гэта разганяе навальніцу» [5, с. 82].

Акрамя вышэйадзначаных функцый правядзенне аказіянальной абраднасці садзейнічала ўзнайленню і захаванню традыцыйных норм і звычаяў, выкананне абрадавых дзеянняў групай людзей мела вялікі ўплыў на інтэграцыю і сцвярдженне калектыву, на ўсве-

дамленне ўзаемазвязанасці і ўзаемадапамогі людзей і месца кожнага чалавека ў грамадстве.

5. Своеасаблівы харктор працякання абрадавага часу, рухомасць, выкананне абрадаў па ступені неабходнасці.

Аказіянальныя абрады не мелі часовага (тэмпаральнага) замацавання. Яны не былі прымеркаванымі да пэўнай даты гадавога кола, паколькі выконваліся толькі пры ўзнікненні неабходнасці іх правядзення. Некаторыя аказіянальныя абрады не мелі і адназначнай прымеркаванасці да часу сутак, яны праводзіліся ў час узнікнення крызіснай сітуацыі. Аднак магічныя абрадавыя дзеянні, якія мелі на мэце «узаемадзеянне з нячыстай сілай», павінны былі праводзіцца ў вызначаны (крытычны) час – поўдзень ці поўнач, калі згодна з павер’ямі выходзіць на свет нячыстая сіла. З іншага боку, дзеянні чалавека ў аказіянальных абрадах былі накіраваныя на ўмацаванне межаў паміж «сваім светам» і «чужым», і таму вызначэнне пэўнага часу было звязана з прадстаўленнямі пра «паступовае паслабленне межаў, страчванне сілы, “зношванне”, што патрабуе іх рэгулярнай “падзарадкі” з дапамогай спецыяльных працэдур абраўлення межаў» [1, с. 186].

З абмежаваннямі часу быў звязаны абрад выклікання дажджу (у іншых месцах – супраць хваробы), калі за адзін светавы дзень – ад світанку да заходу сонца – ткаўся «абыдзённы» ручнік (кашуля, фіранка). «Усе жанчыны вёскі збіралі льняное палатно, а ўдовы і падлеткі пралі і ткалі за дзень фіранку. Вечарам, да заходу сонца, яе вешалі на крыж» [7, с. 135]. Лічылася, што за гэты час выраб набіраўся магічны абарончай сілай, якая перадавалася яму ад выканаўцаў абрадавага ткацтва. Такім чынам, час правядзення аказіянальных абрадаў дыктаваўся той сітуацыяй, якая выклікала неабходнасць іх правядзення.

6. Узаемасувязь кампанентаў абрадаў – абрадавых дзеянняў, вербалльных тэкстаў, музычных і гукавых кампанентаў, матэрыяльных рэчаў і іншых.

Правядзенне любога абраду ў народнай культуры прадстаўляла сабой сінтэз сімвалічных дзеянняў, вербалльных, харэаграфічных, музычных, драматычных і іншых элементаў. Паколькі аказіянальны абрэд з'яўляецца даволі кансерватыўным, ён утрымлівае ў сабе архаічныя элементы, якія выкарыстоўваліся і захоўваліся ў сваім адзінстве. Трывалая ўзаемасувязь кампанентаў аказіянальных абрадаў звязана з тым, што кожны элемент, з аднаго боку, нясе сваю вызначаную задачу, а з другога – функцыі кампанентаў вельмі цесна

пераплецены, узаемапранікаюць і дапаўняюць адзін аднаго. З прыходам хрысціянства ўзаемасувязь абрадавых элементаў узмацнілася за кошт пранікнення хрысціянскіх царкоўных сімвалуў, атрыбутаў і тэкстаў, якім уласцівы кананічнасць і кансерваваны.

7. Сінтэз язычніцкіх і хрысціянскіх элементаў.

З прыходам хрысціянства ў аказіянальных абрадах з'явіліся новыя элементы, такія, як:

- **удзел святароў у абрадах.** Часам адсутнасць духоўнай асобы пры правядзенні такіх абрадаў разглядалася, як парушэнне традыцыі. Найбольш распаўсюджаным было правядзенне абрадавых дзеянняў выклікання дажджу, калі галоўным выканаўцам быў святар: «Бралі лапаць і цягнулі яго ў поле, а ззаду ішлі бабы і галасілі. Паперадзе ж ішоў поп» [2, с. 72].
- **выкарыстанне абразоў.** Амаль ва ўсіх відах аказіянальных абрадаў абразы займалі вельмі важнае месца сярод іншых атрыбутаў. З іконамі праводзілі хрэсныя шэсці пад час засухі ці масавых хвароб, абразы выстаўлялі да акна пад час навальніцы і г. д.
- **служэнне малебнаў.** У склад абрадавых дзеянняў уключалася правядзенне царкоўных рытуалаў, якія мелі прасіцельны харктор. «Каліс... засухі былі – бацюшка хадзіў па полю, малебен правілі» [8, с. 123]
- **арганізацыя хрэсных хадоў.** Гэты спосаб правядзення аказіянальнага абрэду быў вядомым і раней, аднак хрысціянства ўносіць новыя асаблівасці формы ў гэтыя дзеянні: удзел святара, наяўнасць ікон, крыжоў, хрысціянскіх песень.
- **читанне малітваў.** Пасля прыходу хрысціянства малітва становіцца адным з галоўных вербалльных элементаў аказіянальной і іншых відаў беларускай абраўлення.
- **асвячэнне вадой.** У аказіянальных абрадах шырока выкарыстоўваецца рытуал асвячэння вадой разнастайных атрыбутаў, а таксама месца і ўдзельнікаў дзеянняў. Асаблівасці якасці пры гэтым набываюць прадметы, якія звязаны з асвячэннем, напрыклад, абрэс, на якім на Вялікдзень асвячаюцца рытуальныя стравы [3, с. 214].

Самымі трывалымі да змен язычніцкімі элементамі з'явіліся наступныя:

- **выкарыстанне язычніцкіх сімвалуў і знакаў** (напрыклад, магічнае кола, лічба «трой» і г. д.);
- **культ сонца, агню і вады** (зварот да воднай і вогненнай стыхій, выкарыстанне кола як сімвала сонца і г. д.);
- **надзяленне асаблівымі магчымасцямі людзей пэўнага статусу** (маладых цнатлівых

- людзей, старых, удоў, цяжарных жанчын, блізнюкоў і г. д.);
- забіванне некаторых жывёл, як прынясенне ахвяры (ахвярапрынашэнне воднай або вогненнай стыхіі) і іншыя.

Часцей абраад па сваёй сутнасці і зместу заставаўся язычніцкім, аднак здзяйсняўся ён з выкарыстаннем хрысціянскіх сімвалau і тэкстаў, што садзейнічала прыстасаванню архаічных элементаў абрааднасці да новых умоў. «Хрысціянства – гэта толькі контур, абрыйс, што пазначыў народную культуру беларусаў XIX – пачатку XX стагоддзяў, у той час як рэальнае папаўненне (светапогляд, абрааднасць, магія, сістэма сімвалau) часта было прынцыпова адрозным ад норм і паствулатаў хрысціянства» [9, с. 15]. Пры гэтым уплыў хрысціянства аказаў вялікае значэнне на структуру абрадавых дзеянняў, пэўным чынам «надаваў легітымнасць усёй традыцыі» [9, с. 15], часам правядзенне абрадавых дзеянняў без удзелу духоўнай асобы было немагчымым, лічылася парушэннем традыцыйных нормай. Аказіянальныя абраады з прыходам хрысціянства трансфарміраваліся ў хрэсныя хады вакол вёсак са спяваннем малітваў і духоўных вершаў, абнясеннем палёў і вёсак іканамі. Правядзенне такой працэсіі служыла гарантам станоўчага вырашэння сітуаціі.

Адсутнасць хрысціянскіх элементаў характарна ў большай ступені для некаторых абраадаў выклікання дажджу. Наяўнасьць рытуальных дзеянняў забойства жывёл, асаблівых патрабаванні сімвалічнага далучэння ўдзельнікаў да сакральнага свету гаворыць пра больш архаічную прыроду гэтых абраадаў або іх элементаў.

8. Шматварыянтнасць правядзення абрадавых дзеянняў у разнастайных рэгіёнах краіны. Гэта асаблівасць звязана з некалькімі момантамі: рознымі способамі вядзення гаспадаркі, прыроднымі ўмовамі (наяўнасцю вадаёмаў, лясоў і г. д.), узаемадзеяннямі з жыхарамі суседніх краін і іншымі.

Такім чынам, правядзенне аказіянальных абраадаў было па сутнасці адзіным магчымым способам пераадольвання крызіснай сітуацыі. Яны былі накіраваны на рэгуляцыю жыццёвага рytmu чалавечага калектыву і кожнага чалавека асабіста ў выпадках узнікнення такой неабходнасці.

Вышэйназваныя асаблівасці вызначаюць спецыфіку аказіянальнай абрааднасці і дазва-

ляюць выдзеліць гэты від звычаю як асобную, самастойную группу абраадаў. Пры гэтым важнае значэнне мае ўзаемасувязь аказіянальных з іншымі відамі беларускіх абраадаў і звычаю, што выяўляецца ў знаходжанні элементаў, якія мелі сітуацыйныя характеристики, у календарнай і сямейнай абрааднасці, і наадварот. Гэта звязана з выкарыстаннем адных рытуальных прадметаў (напрыклад, ручніка), але з рознай семантыкай, выкананнем аднаго рытуалу ў складзе іншага (сімвалічны «пахавальны абраад» ахвяры), падобнымі функцыямі галоўных удзельнікаў і г. д.

ЛІТАРАТУРА

1. Байбурин, А.К. Ритуал в традиционной культуре / А.К. Байбурин; / Рос. АН, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). – СПб., 1993.
2. Зямля стаіць пасярод свету... Беларуская народная прыкметы і павер'і / Уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. – Мінск, 1996. – Кніга 1.
3. Никифоровский, Н.Я. Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи / Н.Я. Никифоровский. – Вітебск, 1897.
4. Сержпутоўскі, А.К. Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў / А.К. Сержпутоўскі. – Мінск, 1930.
5. Фалютыньский, К. Народные праздники, веселения, поверья и суеверные обряды жителей Белоруссии / К. Фалютыньский // Вестник Европы, 1828, март и апрель. – С. 75–92.
6. Календарные обычай и обряды в странах зарубежной Европы / под общ. ред. С.А. Токарева. – М., 1983.
7. Минько, Л.И. Суеверия и приметы / Л.И. Минько. – Минск, 1975.
8. Толстые, Н.И. и С.М. Заметки по славянскому язычеству: Вызывание дождя в Полесье / Н.И. и С.М. Толстые // Славянский и балканский фольклор: Генезис. Архаика. Традиции. – М., 1978.
9. Лобач, У.А. Беларуская традыцыйная культура і хрысціянская царква ў 19 – пачатку 20 ст. / У.А. Лобач // Народная традыцыі і нацыянальная культура: Матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 6–7 снеж. 2001 г.: у 2 кн. / пад рэд. В.С. Цітова. – Мінск, 2003.

SUMMARY

The specific character of Belarusian occasional ritual is considered, the determinative peculiarities which cause these or those occasional rites such as the presence of some crisis situation, the belief in the effectiveness of the ritual, the magic character, the purposefulness, the peculiarities of running of the ritual time, the interrelation of the ritual components, the synthesis of pagan and Christian elements, the variation of carrying out ritual actions in different regions of Belarus are analysed.